

Год ПЕРШЫ.

Вильня 22 снежня (дзекабра) 1906 г.

№ 7.

Наша Нива

ПЕРШАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА З РЫСУНКАМИ

ВЫХОДЗИЦЬ РАЗ У ТЫДЗЕНЬ рускими и польскими литэрами.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:

Вильня, Большая Погулянка д. № 17. кв. 20.

Цэна з перэсылкою і дастаукою да хаты: на 1 год—3 руб., на 6 месяцу—1 руб. 50 кап., на 3 мес.—75 кап., на 1 мес.—25 кап. Без дастауки і перэсылкі: на 1 год—2 р. 40 к., на 6 мес.—1 р., 20 к. на 3 мес.—60 кап., на 1 мес.—20 к. За границаю: на 1 год—4 руб., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб. Перэмена адрэсу—20 кап.

Падпіска принимаюца і прадаюца атձельные нумэры газэты: 1) У Кант. „Нашай Нивы“—Бальшая Погулянка дом № 17 кв. 20. 2) У Кнігарні „Знанне“—Георгиеуски проспект дом № 14. 3) У Кнігарні Літоускай М. Пясецкой—Шланэліс, Домініканская вуліца дом № 13.

Абъяўлення прымамаецца на паследній страницы па 20 кап. за лінейку малымі літэрамі. Рукопісы і корэспонденцыі, прысланыя у рэдакцыю, мусяць быць чытэльна напісаны з праудзіваю фамільёю і адрэсом таго, хто яе прысылае. Можна таксама падпісаць прозвішча разом з фамільёю, калі незахочэце, каб быта надрукавана ваша праудзівая фамілія. Адрэс і фамілія толькі для ведама рэдакцыи.

Усе агенты павінны зрабіць канешне расчот перэд Новым годом за праданные нумэры „Нашай Нивы“, і грошы, не чэкаючы новага нумэра, прыслаць у кантору „Нашай Нивы“. Дзеля таго, што Рэдакция хочэ пабольшыць нумэры „Нашай Нивы“, ча-родны нумэр выйдзе пасля Новага Году. Прыйдзем падпішчыкам, што цара пры-сылаць грошы за „Нашу Ниву“ на 1907 год.

На мястэчках, гарадох, і вёсках шукаем агентоў.

Рэдакция.

Вильня 22 снежня (дзекабра).

Пасля Новага Году назначэны выборы па валасных сходах выбаршчыкоў у Гасу-дарственную Думу. Яны потым саберуцца у вусезд, выбиравць там спамеж сябе кольки чалавекоў, а тые ужо паедуць у губэрнию і там разам з выбаршчыкамі ад мужыкоў з усіх уездоў выбиравць аднаго дэпутата з мужыкоў ужо праста ў Думу. Выбраўшы свайго дэпутата, выбаршчыки ад мужыкоў злучацца з выбаршчыкамі ад памешчыкоў і ад гарадоў і тагды разам выбиравць усіх других дэпутатоў ад губэрнii ў Думу.

У губэрни выбаршчыки ад мужыкоў кали зглаворацца з гарадкімі і зробяць з іми саюз, то перамогуць памешчыкоў і нашлюць таких дэпутатоў, што будуть

цягнуць за ўсіх працуючых. Гэтак было ле-тось у Гродне і Коўне, як выбиравалі ў першую Думу. Там мужыки дружна трymались з гарадкімі выбаршчыкамі і пусцили ў Думу толькі сваіх кандыдатоў. А, на-прыклад, у Минску мужыкоў сабрали на ар-хірэйски двор і розные чорнасоцэнцы так задурыли им голавы, што яны, як стада ба-раноў, выбиравалі без толку: не згаварыліся ні толькі з гарадкімі выбаршчыкамі, а на-вæт і меж сабою. Выбрали ад мужыкоў Сцепана Гotoўчыца, каторы адразу перайшоў на сторону мужыцкіх „апекуноў“. У Вильни было тое самое, што аж стыдна было за ўсю Віленшчыну.

Вось дзеля таго і трэба на валасных сходах выбиравець людзей смелых, разумных, каторые цярпелі за праўду і не пабаянца

300457

ничога. Тут трэба выбиравъ як на вайну, каб не пабаялись на вяликих сабраниях у вуездзи, у губэрни и ў самой Думе. А глаўнае, каб были разборные, разумные и цвёрда стаяли за народ.

Трэба помніць, што их пасылаюць на вяликую, святую справу дабывацца ў Думе зямли, лепшых парадкоў и праудзивай свабоды.

ВАЙНІЧЫН

Зямельная справа у Беларуси.

(Прадаўжэнне).

Да ўсяго, што мы ўжо сказали, и нашы дворныё гаспадаркі — старасвецкіе, ўзираючы не на тое, каб мець найбольш зыску, а на тое, абы найменш расходу: ведама — ни галавы, ни грашэй. За тоеж и работника им сусим мало патрэба. А як найлепшыя сілы з разумом и грашмі уцякаюць ад нас, то и ў гаспадарцы ўсяго краю німа ніякого парадку. За тым то німа у нас навэт таких фабрык, што, здзеца, магли бы аж надта быць.

Возьмем хаця бы такие фабрыкі, што гоняць з дроў спирт, оцэт, смалу. Паглядзеўшы кругом, сягоння, як вокам змерыць, ўсё лес ды лес, а як у нас разумнай лесной гаспадаркі німа ў лесі, то за год могуць зглуміць лес так, што, пабудаваш фабрыку, астанешся без дроў. А як німа фабрык, то и зноў некуды дзеца работніку — за тоеж и уцякаюць ад нас хлошы и дзеўчата ў далёкие места, у Амэрыку, ў Сыбір, и зноў з нашае старонкі працдаюць найлепшыя, найбайчэйшыя людзи, бо ведама — дурэнь с хаты никуды не пойдзе.

У Беларусі не было и той маленъкай прычэпкі для тутэйшых сил, як земства ў Расеі, як агульная воласць у Польшчы. (У Польшчы да воласци належала ўсе: и мужыки, и паны, и мешчане). За тоеж у нас не было для тутэйшых людзей ніякой школы демократычнага жыцця и ніякой ахвоты ани можнасці пазнаць агульные справы сваей аколіцы.

Школ для простага народу з даўных пор так як и не было, навука не магла трапіць да народу, бо давали яе ў чужой, мало панятнай мові. Дзевяцнацаты век и расейскае панаванне не прынеслиничога добра го беларусам: тоеж гнибенне и паневерка роднае мовы, такимік замкамі зачынены

ад свету вочы цёмнага народу. Дарма старайся лепшыя людзи таго часу — Чэлот, Дунін-Марцинкевіч; заместа награды цярпели яны здзек и смех люцкі. — И нач, цёмная нач панавала ў Беларусі.

Трэбаж, найлепшай зразумеў патрэбу беларускай мовы, каб трапіць да народу, Муравьеву — той самы, што ў 63 годзе крою заліў наш край. Ен забараниў ўсім друкаваць па нашаму, за тоеж сам друкаваў па беларуску чорнасоценныя, як их цяпер называюць, книжкі. Гэтак, думаў Муравьеву, найлягчэй задурыць голаву цёмным мужыком.

Пачынаючы ад Муравьевы, пасля паўстання 1863 году, абрусицельная палітыка затрымала ўсякае развицце Беларусі. У Беларусі не было свабоды писаць и друкаваць па своему, не можна было ужываць роднай мовы ў школі, хаця бы столькі, сколькі было дазволена іншым народам — прымерам палякам у Польшчы; а зноў не было ў Беларусі такога гнезда свабоднае навуки и свету, якіе мели Літва (Пруская часць яе, што пад немцам), ци Украіна (Галичына — у Аўстрыи). Дык кали мы прыглядзімся да тых школ, што у нас были, то убачым, ю их больш не навуки, а палітыкі и дурэння голавы ўсяким непатрэбным смеццём. Ночка, цёмная начка панавала ў Беларусі, и пад яе чорным скрыдлам ешчэ больш галеў забиты беларускі вёсковы народ.

Кали сабраць у адно ўсё, што мы сказали, то убачым, што малоземельны и безземельны беларус закованы ў дубэльтовыя путы: экономичныя и палітычныя путы — гэта тыле варункі жыцця, што залежаць ад багацтва ци бедносці (экономія — навука а краёвай гаспадарцы, аб тым скуль бярэнца ўселякае дабро, скуль гай-

шла беднасьць и багацтва). Палитычныя пути—залежныя ад парадкоў у краю, ад таго, якое ў им правицељства и што яно робиць.

Вось и пагаворым мы аб тым, як асва, бадзицца з гэтых путаў и што для гэтага зрабиць цяпер, у найближшым часі.

Перш - наперш трэба дабицца таго, каб малоземельны и безземельны вёсковы народ, што працуе на зямли, меў свабодны доступ да зямли. Як гэта зрабиць, каб народу прышлася зямля як найлягчэй,— пагаворым пазыней. Цяпер толькі скажэм, што гэта ёсць заданне нашых выбарных у Думе.

Але гэта не ўсё. Як мы бачым, то дрэнна жывецца ня толькі малоземельным и безземельным, але и тым, хто мае зямлю доси. Якіе прычыны гэтаго—мы ўжо сказали. Вось и трэба гэтыя прычыны звесыци сусим са свету, и зрабиць гэта так само павинны нашы выбарные дэпутаты. Павинны яны:

1) скасаваць ўсе тыя законы, каторые недазваляли и недазваляюць свабодна купляць и прадаваць зямлю.

2) скасаваць шахаўницу, шнуры, и пабиць зямлю на такие гаспадаркі, каб у кожнага гаспадара зямля была у адным кавалку (значыць устроиць фольварковую або хуторную гаспадарку); скасаваць сэрвітуты без крыўды для працуючых; зрабиць крэдыт (пазычки) за малыя процэнты для палепшэння гаспадаркі; дабицца для ўсяго гэтаго помочы ад гасударства грашми и ўсим, што трэба;

3) дабицца таго, каб да воласцы належэлі ўсе людзі, што ў ёй жывуць.


без розницы, чы то паны, чы мужыки, чы хто други; дабицца як найбольшаго самоуправліення для валасцей, так сама уездоў (паветоў), губэрний; дабицца, каб увесь наш край меў ешчэ і сваё асобнае самоуправліенне, каб нашы выбарные дэпутаты асобне ад дэпутатоў других краёў пастанаўляли аб нашых справах тутака, на месцы, на вачах свайго народу, ў нашым сэйми, бо гэты край жыве іначэй як другіе, дый народу лягчэй будзе даглядаць сваих выбарных. Каб ўсіх выбарных людзей выбиравали агульным, роўным, тайным и простым падаваннем голасу;

4) перамениць способ раскладывання і збирання падаткоў: установіць адзін растучы падаток ад даходоў; скасаваць косвенныя падаткі хаця бы толькі тые, што наложены на канешне патрэбныя да жыцця рэчы — цукер, гарбату, газу, жалеза, серничкі і іншыя;

5) дабицца агульнага, канепінага для ўсіх народнага абучэння без платы с тым, каб кожны народ меў права і можнасьць, кали захочэ, учыцца у сваёй роднай мові.

Чы новая Дума здалее дабицца ўсяго гэтаго,— ня ведаем. Але дабицца гэтаго могуць і павинны нашы дэпутаты, кали хочуць шчыра даць можнасьць ўсяму нашему краю хоць крыху скинуць з сябе беду і вековую цемноту. Зямельная справа у нас— справа ня толькі мужыкоў, але ўсяго народу, ўсяго краю.

Войцех.



ДА НАШЭЙ НИВЫ.

Милая нам нива,
Будзь ты урадліва!
Урадзи нам хлеба
И што болей трэба;

Урадзи нам жыта
Без горкай мякіны,
Урадзи шнаницы,
Выки, кашошыны.


Урадзи нам лёну
На бялизну чисту

И траву зялёну,
Бульбу каранисту,
Не радзи мятлицы,
Званцу и асоту,

На плоднай зямлицы
Не данушчай поету.
Хай твае загоны
Не задзирванеюць,

А гойныя плёны
Для сеўца прысынеюць.

П. В. К.



Беларуская народная школа.

* 2 *

Беларуская мова у казенной школы.

Чаму вы, беларусы, так скора адрэ-
каецеся ат свайго народу?

Пытаў у мяне кались-то мой стары вучыцель. Я не ведаў, што сказаць на гэта. Тольки я стаў думаць, — и праўда, мы цу-
раемся свайго роднага народу.

Кажу „цяпер“, бо цяпер, як беларусам
дали право гаварыць и писаць на сваей
мові и як паявілося першае беларускае пи-
санасло, багата знайшлося працынікоў
беларускай мовы. Адны кажуць: „На што
беларуская мова? На што падымаць яе
з магілы?“

Другіе гавораць, што мова беларуская
брыдкая мова.... И многа чаго гавораць
працынікоў беларускай мовы. Аткуль жэ
гэтакіе нападкі на беларускую мову? Што
их парадзіло? Чаму беларуская мова „мёр-
твая“ мова? Чаму рэжэ яна вушы навэт
тамуж самому беларусу, каторы выйшоў с
простага народу, интэлігенту — беларусу?
Каб отказаць на ўсё гэта трэба быць зна-
ёмым з гісторыёю нашага краю, з характэр-
ом унутрэнай расейскай казённай палітыкі.
Аб гэтым гаварыць пакуль што не пазваля-
ець многа прычын. Скажу тольки, як вы-
ковываецца беларус — интэлігент, каторы
потым цураецца свайго ўсяго роднага.

Маленьки хлопчык — беларус вучыца
у школы. Цэльых пяць альбо и шэсць год
ходзіць ён у школку. Чы чуе жэ ён свае
роднае слова? Не. Ен чуе адну тольки
насмешку, над сваею моваю; а забудзеца
часта, вырвецца у яго свае роднае слова,
тое слова, каторым прывык ён ад пелёнак
гаварыць з таткам и маткаю, — вучыцель,
а за им и ўсе вучни падымаюць яго на
съмех. А другі вучыцель ешчэ перэдраж-
ніць, перэкрывиць яго. Бедны хлопчык
спачатку навэт не ведае, што ён злога зра-
біў, што і крывяць яго, і смеюцца з яго.
И тольки потым ён, як пасмеюцца з яго раз-
зоў дзесяць, расшалопае прычыну смеху.
Той, хто вучыў и гадаваў беларускіх дзяцей
гэтак, то павинен зразумець, што съмех ву-

чицеля ў таких прыпадкох падтрымаюць
тольки старшыя вучни, тагды, як маленькіе
не бачаць у гэтымничога смешнага и маў-
чаць. Чаму? А таму, што старшыя самі
прайшли гэту дарожку. Такім спосабам
засеваецца ненависць у душу будучага ин-
тэлігента — беларуса к роднай мові, звы-
чаю, парадкам. З народнай школы беларус
идзе далей. Скажем, паступіў у сэминарыю.
А там ўсё прынароўлено дзеля таго, каб ня
тольки забиць у канец у беларуса ўсё тое
беларускае, што ешчэ асталося у душы яго,
каб з яго зрабіць пакорную авечку, забиць
мазги, адным словам, выпусыць у свет
балванчыка. И пасля сэминарскай адукации
беларус часам скажэ неўмысля гдзе небудзь
у кумпании беларускае слова — яму ужо
брыдка. Твар з сораму чырвонее да са-
мых вушэй.

Не, галубочки! не беларуская мова рэжэ
вам вушки, скрабе душу, а рэжуць вам ву-
ши и скарбуць вашу душу тые далёкие у-
стомінанія смеху над вами, каторым су-
стрэчали вашэ слова ў школі. Ва ўсе часы
вашага вучэння выстаўляли на смех бела-
рускую мову, танталі у балота ўсё вашэ
роднае. Не сваими вачамі глядзіце вы на
беларуса, не сваими вушамі прыслушивае-
цесь вы да яго мовы.

От чаму беларуская мова здаецца вам
некарашаю. Што раз памёрла, тое больш не
живе. А што живе, тое не памёрла. Не
называйцеж беларускай мовы „мёртваю мо-
вой“.

Як беларуса ни гнали, як яго ни душыли,
як ни танталі яго у балота, усёж такі ён захаваў сваю мову. И вы адбира-
еце право у беларуса чытаць книжку и га-
зэту на роднай мові. И гэтае право адбира-
юць тые, хто быткам стаіць за свабоду
народу!

Эх, братки! вы едзеце на двух вазах,
а спеваецце адну песню. Кормице адну ка-
рову, а доице дэльве. Ставіце свечку Богу
и моліцеся чорту.

Не стае ешчэ тольки таго, каб паехали
вы у Вільню и стали там на калени прэд
адним памятніком.

Дзядзька Карусь.

К В И Т К И.

Быў вечер. С поля шли парабки и дзеўчата па квіткі да двору. На астатку шоў Базыль. Нагаравуся ўзлы дзень, так цяпер не вельми спяшыць. Паспее ўзяць квіток! Квіткоў гэтых Базыль багата мае, бо пан заўсягды площиць имі. Каб гэта хоць разок у нядзелю плаціли граптыма. Да не! пан кажэ: „гроши ня маю“ дый плащиць раз у месяц або у 2 месяцы. Да мусиць праўду гаворыць, што нима. Аткуль яму ўзяць на ўсё? Тож як были імяніны, ды наехала сотня паноў — так музыка играла, дый агні розные, чырвоные, зелёные и жоўтые палили, ды звёзды у неба пускали. Божэ мілды, чаго там не было. А як сели есци, дык гарэлki са сто бутэлек стаяло. И у пана па хрезьбинах стольки ня было! Да модныя некие бутэлочки, стрэляюць, а пасля гарэлка кипиць. Вельми пекные были імяніны! Або и у гаспадарку багата гроши идзець: 12 каней стаіць на стайні, а паны тольки чатырмя коньми ездзяць! А тые стаяць ды жруць! Так раз фурман абкармиў их аўсом, ды 4 штуки, пакуль дохтар прыехаў,

здохла. Пан прагнаў фурмана, пани плацала, як па родных дзетках, а цераз тры дни пан 3 тысячи за кони аддаў канюхам.

Ну, дык аткуль тут гроши будуть. Ўзяў Базыль квіток, дый з двору пашоў не да хаты, а на сяло.

Цяпер вельми спяшыў.


Трэба прадаць квітки крамнику, каб жонка ня бачыла. Ей скажэ Базыль, што пан граптыма заплатіць.

А тож яна бедная надто плачэ дый галосіць, як даведаецца, што Базыль квітки прадаў. Бо крамник дае за ўзлы квіток ня ўсе гроши. Прадаў Базыль 3 квітки па сорак капеек за 6 злотых. Гэтый бо крамник вельми добра дае. Прыйшоў да хаты, аддаў жонцэ гроши, павячэрал, ды и лёг як калода на тапчане.

— А заутра?

Заутра сонечка ўстане, а Базыль пойдзе на дворскае поле и дадуць яму за працу квіток.

Ластоука з над Штычы.



Сельские палія у Галандии на берэзи мора.

У Галандии мужыки надта добра жывуць. Багаты мужык личыцца тагды кали мае дзівье с палави наю дзесяціны зямли. Бо там парадки у гасударстве надто добрые и усе мужыки ученые. Кошны кавалачэк зямли дарма не прападаець. Низки берэг мора увесь адваеваў цярпялівы и працавіты галандзец. Парабили гаці, каменныя грэбли, такие што мора ня здужае залиць палеткі. Каб было суха, пакапаны малые и вяликие канавы, па каторым плаваюць параводы і лодкі. Палія там лепш родзяць, як нашы агароды.

Як правиць сенажаць.

— ∞ —

(Кончатак).

Кали вада с сенажаци спушчэна и сенажаць пабаранована, можна на гэтым скончыць, а можна ешчэ паправиць.

Сенажаць, так як и поле, можна и трэба гнаиць.

Па нашых гасподарох гнаю и на поле не стае, а за границай — там скрось убачыш, як сенажаці на зимку гноем прытрусяць, снег и дождь яго прапалошчэ, а на вясену пазгрэбаюць салому. А у нас трэба сабе радзиць так, каб поля ня скрыўдзиць.

Ништо так борздо не паправиць закисшае сенажаці, як вапна. Вапна ня толькі скора зглумиць квас, ды ешчэ зямлю перагрызе так, што карэні з яе больш жывунасци цягнуць могуць.

Гдзе ў суседзтви паляць вапну, там можна танна купиць вапенную драбязу с печы. Вапну гасиць трэба так, каб яна толькі рассыпалася ў муку; для гэтага трэба яе аблиць вадою, вылиўши на асмину вапны вядроў два вады. А то можна вапну ўлаўыць ў кошык и затапиць ў ваду на адно „Ойчэ наш“. Тагды выняць, — яна загрэеца и рассыпецца на муку.

Рабиць гэта трэба ў восень и ўраз жэ вапну рассыпаць шуфлею па сенажаці и забаранаваць. Вашны даюць скуча — асминаў пятнацаць, багата — двацаць на дзесячину; на морг — адзінацаць — чатырнадцатцаць.

Ешчэ йосць адзін гной на сенажаць — попел. Цяпер зимка, ў печы паляць шмат будзеце. Не марнуйце, гаспадыни, попелу. Пастаўце гдзе пад стрэхой, каб дождж не заливаў, кадушку, скрыню якую и есыпуйце туды попел. На весну рассыпецце попел на сенажаці, а трава, асобліве дзяцелина, вычка, вельми паправицца.

Попелу пудоў хоць трывцаць на морг — сорак пяць на дзесячину ня шкодзиць. Пасеяўшы — добра прыбаранаваць; сеяць попел на весну, бо кали пасеецце на восень, то снег, дождж шмат змые.

Апроч попелу, можна знайсци ешчэ дармовы гной. На кожным близка падворку пры хаци бывае сметник. Чаго там нима: што толькі не патрэбно — на сметник.

Пры сметнику и дрывотні: кучы дробных трэсак, пилавиння лежаць и гниоць.

И сметник, и трэски, и пилавинне можна згнаиць и правиць имі сенажаць.

Для гэтага гаспадар павинен знайсци месецэ сухое, каб у ўсякім часі ўехаць можна было, и валиць туды: сметник, трэски, пырэй, зелле ат палацця, бульбавене. Ўсё, што йосць нягоднаго — на гэту кучу. Кот здохне — яго туды, сабака — и йой там магила.

Гэтакая куча называецца компост.

Гадоў праз два яна прагніе, тады ў зимку яе можна вывесці на сенажаць, а як снег зыдзе, рассыпаць на сенажаці.

Ішчэ лепей перэгніе гэтакая куча, кали яе праз год перэкапаць ўсю, тады вечер яе перэйме, дый перэмешаецца ўсёю.

С чым, як с чым а с компостом варта зрабіць прахтыку: на компосцы сенажаць, як не тая расце, густая, высокая.

Компосту на дзесячину ня шкодзиць даць вазоў с сорак а кали менш дасціо — так сама знак будзе.

Гэта ўсё мы гаварыли, як паправиць сенажаць, каб трава лепшая и большая рассла, а цяпер пагаворым яшчэ аб адным.

Каб меці больш сена, трэба або паправиць траву, або меці больш сенажаці,

Хто не хацеўбы мець больш сенажаці, як цяпер мае; ўсяки хочэ. А во што я вам скажу: близка ўсякі можэ прыкупиць сенажаці, и ведаеце у каго — не ведаеце? Сам у сябе.

Але, праўда, сам у сябе.

Рэдка дзе убачыш сенажаць, каб на йой не было кустоў, камення и купин.

Дзе куст — там травы не укосиш — дзе камень — так сама, на купині толькі чомбер расце. Кусты яшчэ другую шкоду сенажаці робяць: за кустом з аднаго боку цень, сонцэ не бывае, там и трава горшай, и сенажаць мішэе.

Так, кали хочэць, гаспадары, больш сенажаці мець — выкарчуйце кусты, камени ў восень на верх падаставайце, зимой павывозце ци пад будынак, ци плот з их злажыце, ци на шасу прадайце.

Ямы, дзе были камени, купинами назаваливайце. Гэтакім парадком сами у сябе сенажаці прыкупіце. Лысины на заваленных ямах, ци зрэзаных купинах, каб не пуставали, трэба засеяць. Можна канюшы-

най с тымафейкай, а то трухой ад добраго едкаго сена. Ў сенной трусе — найбольш зерніты травы; кали труха з добраго сена, то и вырасце з яе добрая трава.

Кали рады маёй паслухаеце, то будзе у вас сенажаць ураджайнай, роўная, сенаваць яе ліогка будзе.

З Беларуси и Литвы.

(ад нашых корэспондэнтоў).

Па Віленскай губ. выбары ат валасных сходоў у Гасударственную думу назначены на 12 января. У Вітэпской губэрні — на 14 января (стычня).

Вілейка (горад). У нашым павеци выбарных у першую Думу выбиравы не ат кожных везсіци двароў, а ат дзесяці цэльых участкоў зямли. Цяпер па валасцях мужыки хочуць прасіць, каб выбарных давамяшы им выбираць ат кожных дзесяці двароў, якіе ёсьць цяперака. Гэтак выбиравы ў першую Думу ў суседним Барысаўскім павеци, а пасля тые выбарные зімаліся ўсеми валасными дзелами, и пайшло у их усё неяк гладзей. Выбарных прыбыло у их чуць не ў тры часцы.

З Минску пишуць, што фабрыканты и заводчыки зрабіли „таргово-промыслены саюз“, каб лепш прыціснуць работнікоў. Фабрыканты стали цяпер смялішы.

У бровары Гатоўскага фабрыканты выгнаў работніка ни з того, ни з сяго. Кажуць за тое, што ён быў смялішы ад других и не дапускаў каб на работнікоў конно ездзили. Апрыч таго паліція работніка гэтага арыштавала без прычыны. Фабрыкант паставіў на месца яго 2 других работнікоў. Их зняли з работы и запраціли работніцу. Адзін з іх, дзярэвенски чалавек, паслухаў и кинуў работу саўсім, а у другога совесцы было менш, той вярнуўся. Работнікі гамоніяць, што их так аднаго па другім фабрыкант згоне, астануцца толькі самыя цихіе, што слова процы ўціску фабрыканта не скажуць. А ўсё гэта дзеля таго, што нима крапкага салозу у работнікоў. Нехай жэ будзе!

У Минску было сабранне працуючых с прэдставіцелямі ат партый. Араторы гаварыли аб зямле и свабодзе и аб тым, што трэба трывамца разом з мужыками.

Мінск. У Варшаве ёсьць універсітэт, каторы закрыты ўжо другі год. Студэнты тамака ўсе палякі, а прафэсёры рускіе, але тые рускіе, што дабываюцца у Расеі сва-

А будзе больш сена — больш и гнаю, и поля больш пагноице.

Так прабуйце, гаспадары, не пашкадуйце працы.

Вацюк Тройца.

боды для свайго народу и каторых шануець увесь свет и уся Польшча хвалиць. Не, гэтые рускіе прафэсёры называюцца „абрусицелямі“. Яны старавацца перэкруциць палякоў на рускіх. Яны не разумеюць, што палякі нихай будзе паляком, рускі наипешнікі застаецца рускім. Глаўнае, каб адзін народ шанаваў другі и жылы ўсе у згодзе. Праўдзивыя рускіе стыдаюцца гэтакіх абрусицеляў. Польскіе студэнты не хацеля учыцца у такім „абрусицельным“ універсітэтэ. Прафэсёры застались без вучэнікоў, и ездзяць гэтые прафэсёры па гарадох, угаварываючы каб адкрыць абы где універсітэт и каб их узяць зноў за прафэсароў. Минск хоча залажыць універсітэт, Вільня сабе хоча, Смаленск сабе, Саратоў сабе. Па нашаму с такіми прафэсёрами лепш яго и не адкрываць. Мы стаем за тое, каб устроіць у нас Універсітэт у Вільні, глаўным горадзе усяго нашаго краю, без гэтых варшаўскіх прафэсароў.

У Вільні Універсітэт даўней быў, але цар Мікалай Першы закрыў яго ў 1832 годзе.

Нехай у гэтым універсітэце будуць учыць на усіх мовах, якіе у нашым краю ёсьць: па расейску и па польску, па беларуску, па літоўску и жыдоўску, як хто захочэ. Тагды и навука пойдзе добра и ня будзе сварки и прымусу.

„Свой у свайго баранчыка Україна“. У адным мястэчку недалёка ат ст. **Замірья** М.-Б. ж.-д. жыве уратнік и чалавек 15 паліцэйских стражнікоў. У уратніка быў чорненъкій баранчык. Баранчык гэтый стаяў разам с канём уратніка. У адну ноч, чы у адзін вечар, гэтаго добра ня ведаю, залезли зладзеи у хлявшоў и зачали стукаць. Пачуў гэта чалавек, што жыў с уратнікамі, и сказаў яму аб гэтым.

Уратнік с чалавекам пачаў выйшаў, дыў падышоў над хлеў. Схаваўшыся за вушак, уратнік згледзіў, што паліцэйские стражнікі арыштавали яго баранчыка и павіли чы панясли с сабой. Стражнікі уратніка ня бачылі, а уратнік пазиркам ишоў за імі. Прывялі стражнікі праступника у сваю хату, прысудзілі зарэзаць яны баранчыка и стали яго белиць. Тут з'явіўся уратнік и етаў прасіць баранчыкі.

Так и згинуў баранчык, як у воду ўнаў, як бы ніхто ничего и ня чуў. Чуваць было тольки, што уратнік хвалиўся: „Хацеў, кажэ, я зрабіць з аўчынкі баранчыка каўнер да кожуха, ажно вышла шуба“, бо стражники дакліравали даць, а можэ и дали иму 70 (семдзесят) рублёў, каб было усё циха.

Тадэўка Каўнер.

Аб усём па троху.

Газета „Перэлом“ падличыла, скольки крыви люцкой пралилося за гэты год у Расеи.

Забіто генерал-губэрнатароў и градона-
чальникоў — 67, прыставоў — 315, палиц-
майстроў и их памоцникоў — 57, гарада-
вых и стражнікоў — 347, жандармскіх
афіцэроў — 47, вокзальных жандароў — 95,
тайной паліцыі — 74, афіцэроў армии и
гвардии — 124, салдатоў — 384, чыноўни-
коў — 215, асоб духоўнага звання — 58,
валаснога начальства — 68, памешчыкоў —
73, фабрыкантоў и дырэктороў фабрык — 117,
банкіроў и знаменітых купцоў — 72, а усіх
разом — 2,110 чалавек, (дзіве тысячи сто
дзесяць).

А народу забіто за гэты час 32,706 чалавек (трыйдцаць дзіве тысячи семсот шэсць).

Кольki слоў ab шляхце у нас.

Я хачу тут кароценька пагаварыць аб тых людзёх што завуцца шляхтай. Слаўцо гэта (шляхта) даўней надта паважнае, цяпер аблірнулася праве ў паняверку. Вот и у нас на Белай Русі ёсьць многа гэтай шляхты, шляхты засцянковай, чы як некаторые называюць лаштёвай. Люд бедны гэтак сама як мужыкі: прапацець не лягчей ад мужыка, носіць сермягу и лапци, есць хлеб з мякінай, скрыўджены кожным и ў кожнай рэчы, адным словам, што гэтак засцянковы шляхтиц, ани на макулинку ня меншы гарантник ад мужыка.

Іх гора так збратала з сабой, што цяпер и рабіць розницу ўжо пакідаюць, хто

шляхтиц, а хто мужык. Дзе-не-дзе гэта на вёсцэ нібы бярэцца пад увагу, найбольш як прыходзіцца сватацца ды жаница. У горадзе ўжо гэтаго німа. Тут глядзяць на навуку чалавека, на яго настуپкі, ашто у паперах, гэта вялікай важносці ня робіць. Вотож гэта наша шляхта нехай ведаець, што пишучы и чытаючы у газетцэ „Наша Ніва“ пад словам мужык мы разумеем вёсковую працавитую беднату. Наша цэль гэта сеяць свет між цымноту тут у нашым краю для сваіх родных братоў беларусоў. Дык нехай жэ зразумеюць усе, каму мила свая бацькоўшчына, свой язык и нехай кожны добры чалавек паможэць ваеваць з найбольшым ворагом нашым — цымнотой; бо як аткрыцца нашы вочы, тагды не так лёгка кожнаму будзе ашукиваць и здзекавацца над нами.

З Лотыголя, Вілейскага павету.

„Светаш“.

З усіх старон.

У газэту „Русь“ пишуць з над **Волги**, што там крэсцьянски саюз выстаўляеца сваіх кандыдатоў у Думу и ўсе мужыкі моцна и дружна бяруцца, каб правесци их у Думу. У **Саратаўскай** губэрні, гдзе мужыкі надта добра арганізованы, мусиць прайдуць усе мужыцкіе кандыдаты.

У **Смаленскай** губ. мужыкі злучылісь разам са ўсіми соціялістычными партыямі, каб разам выбраць свайго дэпутата у Думу.

У **Омску** (у Сыбіры) ў белы дзень на вулицы неякіе з чалавека забіли з рэвольверу губэрнатора Літвінова, а самы уцякli.

Новочэркаск. Паміж станциями „Кизитэрынка“ и „Нахічэвань“ у пачтовым поездзе пяць збройных людзей адабрали у сборшыка станціонных даходоў 21,558 руб. и уцякli за касагор.

Па дарозі, кудой яны уцекали, знайшли 1787 рублёў.

Сев.-Зап.-Гол.

Рэдактар - Выдаўца А. Ўласоў.

Друкарня М. Кухты, Дворцовая, д. № 4.

